

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

1936. МОСКВА 19.  
УЛ. ФРУНЗЕ 10 ИНСТИТУТ  
СОВ. СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ПРАВА

№ 89 (5443)  
**ЧАЦВЕР**  
**26**  
**САКАВІКА**  
1936 г.  
Год выдання XIX

## СЁННЯ ў нумары:

ТРИБУНА СТАХАНАУЦА: І. П. ГУНЬКО — КАЛІ НАСТУПІЛА ЗАПІНІЛА  
**ЗА РУБЛЯМ:**  
ВОДУГІ ЗАМЕЖНАГА ДРУКУ НА ГУТАРКУ ТАВ. МОЛАТАВА 3 п. ШАСТЭНЭ  
НОВАЯ ЯПОНСКАЯ ПРАВАКАЦЫЯ  
УСЕАГЛЮБНАЯ ЗАБАСТЭЖА ў КРАКАВЕ  
РАЗГАЛОСІ ПАМІЖ ЛАКАРНСКІМІ ДЗЯРЖАВАМІ

### НАША ПАЛІТЫКА — ПАЛІТЫКА МІРУ

Гутарка старшыні Савета Народных Камісароў СССР тав. **Молатава** з галоўным рэдактарам кіруючай французскай газеты «Тан» п. Шастэна сустрэла глыбока зацікаўленае і цікавае народнае Савецкага Саюза. Яны і перады адказав тав. **Молатава** на вышэйшыя пытанні міжнароднай палітыкі сустрэчы спадарожна ўсіх прыхільнікаў міжнароднага міру і за рублямі савецкай краіны.

У гутарцы тав. **Молатава** савецкі ўрад яшчэ раз выказаў сваю непахісную волю да абароны міру, сваё наўхільнае імкненне палітычна і ўмацаваць добрасуседскія адносіны з усімі краінамі, якія штыра гатовы заахваліць міжнародныя дагаворы і ставіць на варце супроць магчымай агрэсіі.

У гутарцы з п. Рой Говардам таварыш **Сталін** указаў, што яшчэ два існуючыя і дзейныя ачагі ваеннай небяспекі. Першы ачаг знаходзіцца на Далёкім Усходзе, у зоне Японіі, другі ачаг знаходзіцца ў зоне Германіі. Таварыш **Сталін** падкрэсліў, што, не гледзячы на тое, што Германія не мяжуе непасрэдна з Савецкім Саюзам, небяспека ўзброенага нападу фашыскай Германіі на Савецкі Саюз з'явілася, бо «ахапленні даць ёй граніцы «у крадцы» могуць знайсціся. Не гледзячы на натуральнае падаронне, якое выкаліла ў гэтых адносінах палітыка Польшчы, Савецкі ўрад яшчэ перад усім светам заявіў, што ён «лічыць падтрыманне савецка-польскіх адносін і пажаданым, і магчымым» (**Молатава**).

Для падтрымання савецка-польскіх адносін неабходна араза адно: «Вылоб у дачыненні Польшчы сапраўднае імкненне да ўмацавання міру ў Еўропе, у чым польскі народ безумоўна вельмі зацікаўлены, таму знайсціся дастаткова магчымасці для падтрымання польска-савецкіх адносін».

З выключнай яснасцю тав. **Молатава** заявіў, што магчыма падтрыманне адносін паміж Германіяй і СССР, што ўдзел нават гітлераўскай Германіі ў Лізе нацыяў сустрачае з нашага боку станоўчыя адносіны, калі Германія на справе дазваляе сваю панаду да міжнародных дагавораў, калі яна будзе захоўваць сваё міжнароднае абавязанасці ў адпаведнасці з інтарэсамі ўсеагульнага міру.

Агульнавядома, што фашыскай Германія да апошніх гадоў не раз даказвала, што яна адносіцца да міжнародных дагавораў і абавязанасцей, як да пустых, нічога не варта кавалкаў паперы, якія можна ў любую мінуту разарваць. Рэмітарванне Рейнскай зоны, парушэнне локкарнскага дагавору ўмацавала пароху нападу фашыскай Германіі перш за ўсё ў адносінах Францыі і Бельгіі і ў адносінах краін, якія знаходзіцца на ўсходзе ад Германіі, у прыватнасці, Савецкага Саюза. Не бачыць гэтай рэальнай пагрозы могуць толькі людзі, якія падражаюць палітычным страусам, што хавае ў вышкі непобедна галаву пад крыло, каб гэтай непобедзе не бачыць.

Савецкі Саюз, які ўжо не раз даказаў, што ён непарушыма выконвае прынятыя ім на сваё абавязанасці ў галіне як палітычных, так і эканамічных адносін з другімі краінамі, яшчэ раз павердзіў высатамі гаворкі ўрада Савецкага Саюза тав. **Молатава**, што ў адпаведнасці з франка-савецкім дагаворам і палітычна-абавязанасці ў паліцы абавязанасці, якія вынікаюць з франка-савецкага дагавору, будучы вызначаны.

Закрываючы станаўшчыца на Далёкім Усходзе, тав. **Молатава** заявіў, што «магчыма падтрыманне адносін паміж Францыяй і Японіяй».

Савецкі Саюз з'яўляецца магчымым алітам міру. Міруны палітыку Савецкага ўрада палкам увахляе і падтрымлівае кожны народ Савецкага Саюза, палкам адбрае і падтрымлівае ўсё беларускае і падтрымлівае непасрэдна на захадных граніцах Савецкага Саюза.

«Наша новая савецкая канстытуцыя будзе, на мойму, самай размаркатычнай канстытуцыяй з усіх існуючых у свеце» — так сказаў таварыш **Сталін** у гутарцы з Рой Говардам. Таварыш **Сталін** расказаў, узначальвае канстытуцыю ўсеагульным з'ездам саветаў. Савецкі ўрад і вялікая партыя **Леніна—Сталіна** карыстаюцца найшырэйшым падтрыманнем усіх працоўных горада і вёскі.

Савецкая ўлада — гэта адзіная ў свеце, сапраўды пераможная ўлада. У савецкай краіне ўпершыню ў свеце ажыццэўлена вялікая брацтва народаў, вялікая дружба нацыянальнасцей, населяючых Савецкі Саюз.

Новая канстытуцыя адкрывае найшырэйшыя магчымасці для палітычнага росквіту савецкай народнай дэмакратыі і росквіту творчых сіл усіх народаў Савецкага Саюза.

Для ажыццэўлення грандыёзных планаў сацыялістычнага будаўніцтва, для правядзення новай канстытуцыі, самай дэмакратычнай з усіх існуючых у свеце, для далейшага небыццёвага ў гісторыі найвялікшага ўдому матэрыяльнага дабрабыту, для культурнага і рэлігійнага жыцця мільёнаў савецкай краіне патрэбны мір.

### Работа чыгунак у стаханаўскую дэкаду

На папярэдніх даных чыгуны Саюза за дзесяты дзень стаханаўскай дэкады — 24 сакавіка — пагрузілі 98 тысяч 329 вагонаў пры сярэдняй плане 76 тысяч вагонаў.

### Удзельнікі пераходу Кіеву — Менску ў супроцьгазах на прыёме ў ЦК КП(б)Б і СНК БССР

Дванадцять стаханаўцаў і майстроў безаварыйнай ліды кіеўскага трамвайнага тэста 19 сакавіка прыехалі ў Менск правесці дагавор па сацыялістычнаму спарыніцтву з менскімі трамвайшчыкамі. Яны заробілі скораныя пяты пераход Кіеву—Менску ў супроцьгазах. У Менску яны прабылі 5 дзён, за якія азнаёміліся з горадам і з пастаноўкай трамвайнай гаспадаркі ў сталіцы БССР. Кіеўцы наладзіліся з менскімі трамвайшчыкамі вопытам сваёй работы.

23 сакавіка ўдзельнікі пераходу прынялі сакратар ЦК КП(б)Б тав. **Валковіч**. На прыёме прысутнічалі сакратар менскага гаркома ЦК КП(б)Б тав. **Рышнік**, загадчык працэслова-транспартнага аддзела ЦК КП(б)Б тав. **Горбун**, нарком камунальнай гаспадаркі БССР тав. **Амбраманас** і іншыя.

Начальнік пераходу інжынер Шаўчэнка расказаў пра зроблены пераход і адзначыў цэную супрацоўніцтва, якую аказалі удзельнікі пераходу беларускія рабочыя і калгаснікі. Ён таксама падзякаваў сваім уржаманам аб рабоце менскага трамвая.

Сакратар ЦК КП(б)Б тав. **Валковіч** вітаў удзельнікаў адназначна пераходу і прасіў ад іх ЦК КП(б)Б і ад імя тав. **Гінава** перадаць кіеўцамі і працоўным Савецкай Украіны аб вялікай дружбе і любі Беларускага народу да вялікага украінскага народу, які таксама, як і беларусы, прылавівае вялікага рускага народу, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, прымю да рэалізацыі і шчаслівага жыцця.

Найхэйжы тав. **Касіор** і **Постыпуш**! Няхай жыць Савецкая Украіна! Гэтымі воклічамі пад агульнасцягамі і крыкі «ура» закончылі сваю прамову тав. **Валковіч**.

24 сакавіка ўдзельнікі пераходу былі прыняты старшынёй СНК БССР тав. **Галіцэва**.

Тав. **Галіцэва** вітаў стаханаўцаў кіеўскага трамвая і адзначыў добры вынік пераходу.

Удзельнікі пераходу 23 сакавіка былі прыняты старшынёй менскага гаркома тав. **Жукіч** і прысутнічалі на вачеры сустрачкі з стаханаўцамі менскага трамвайнага палку. Учора раніца яны выехалі ў Кіев.

### І МІЛЬЁН 460 ТЫСЯЧ РУБ. НА РАЗВІЦЦЕ ТОНКАРУННАЙ АУЦАГАЛОУЛІ

У адпаведнасці з пастаноўкай СНК БССР і ЦК КП(б)Б ад 7-га сакавіка 1936 года «Аб дзяржаўным плане развіцця тонкаруннай аўцагадоўлі і дапамогі калгаснікам у вобласці авет у асабістае карыстанне сельгаспадарчых аўцагадоўцаў план карыстання калгаснаў Беларускай».

На вобласці калгаснаў тонкаруннай бараноў з саўгаснаў алушчэння кралды ў суме і мільёна 460 тысяч руб. з'явіліся на тав. **Кіраўнік** палкам сельгаспадарчых прадаўцаў **Беларускі**, план карыстання калгаснаў і калгаснікам для пасвонных рабаў.

### ДАТЭРМІНОВА ВЫКАНАЛІ КВАРТАЛЬНЫ ПЛАН

Арпанскі механічны завод «Чырвоны барышчэ» 20 сакавіка выканаў план I квартала на 100,7 процанта.

20 сакавіка паравоза-аборачны цэх гомельскага заводу імя **Лявонішкіна** выканаў кварталны план. Пры залачні выпусцілі з капітальнага рамонтна 10 паравозаў і з сярэдняга—20, выпушчана з капітальнага 11 і сярэдняга — 25.



Прыём дэлегацыі працоўных Грузінскай ССР кіраўнікамі партыі і ўрада ў Крамлі 19 сакавіка 1936 г. НА ЗДЫМКУ таварышы **Сталін**, **Варшылаў** і **Орджанікідзе** ў прэзідыуме. Фото КІСІОВА (Саюзфото).

### Дэкаднік правяркі гатоўнасці да сяўбы да сяўбы не гатовы

МАЗЫРЬ, 25. (Спец. нар. «Звязда»). Усе раёны акругі ўключыліся ў ўсебеларускі дэкаднік правяркі гатоўнасці да сяўбы. Оргбро ЦК КП(б)Б і оргкамітэт ЦВК БССР па Мазырскай акрузе вынеслі спецыяльную пастаноўку аб правядзенні дэкадніка. У кожным раёне паставілі члену оргбро і оргкамітэта Радны ў сваю зарпу паставілі ў савецкай і калгаснаў на 30—40 чалавек партыйнага і савецкага актыва.

У сувязі з пастаноўкай ЦК і СНК аб дэкадніку надрыхтоўцы да сяўбы ў Жыткавіцкім раёне, туды наслана спецыяльная брыгада арганізавана сельгаснаў аддзела на пачатку ўсебеларускага дэкадніка. 23-га здыбылі кулгаснаў старшынёў і калгаснаў. Са спецагентам уключылі ў аўцагадоўцы **Народнікі** раён. Там толькі сёння абравацца пасляў.

### Палова насення некандыцыйнае

БАРЫСАЎ, (Нар. «Звязда»). Насенная кантрольная лабораторыя падарула вынікі правяркі якасці насеннага матэрыялу на калгаснаў раёна. 40 проц насення шпаніца, 47 проц ячменя, 68 проц вісу, 50 проц грэчкі, 18 проц аўса і 98 проц насення ільну непрыгодны да сяўбы з прычыны вялікай замечанасці. Гэтыя лібы паказалі тав. што раён да сяўбы не падрыхтаваўся, што насенне большасці калгаснаў не прышло да пачатковай ачысткі.

Здымаючы тав. што гэтымі паказаннямі насеннай лабораторыі да апошняга часу не зацікавілася раённае кіраўніцтва. Больш тав. сакратар раённага камітэта партыі тав. **Лысак** і старшыня райвыканкома тав. **Баранчык** упарта сцвярджаюць, што з насеннем у калгаснаў усё ў парадку.

А на справе яшчэ і сёння на другую правярку насення прадставілі пробы толькі 85 калгаснаў і 150 у раёне. Першыя рэзультаты другой правяркі паказалі, што 20 проц шпаніца, 20 проц ільну, 20 проц ячменя, 25 процінтаў аўса і 50 проц насення грэчкі усё яшчэ некандыцыйнае. У калгаснаў «Новы шлях», **Запіска** і **Сельгасвет**, засмечана усё насенне аўса, ячменя, грэчкі і шпаніца. Такожэ становіцца ў калгаснаў «Хвелья разволюці».

### Уваважаны ЦК КП(б)Б Уваважаны Раёны

Уваважаны Раёны **Рабіноў** паведамаў нам аб ходзе правядзення дэкадніка ў гэтым раёне наступнае: — Дэкаднік правяркі гатоўнасці да сяўбы тут фактычна пачаўся 25 чысла замест 22. 23 вынесена рашэнне бюро РК аб уключэнні ў дэкаднік. Партыйна-ж актыўны выхад у калгасны ўвора. Больш тав. толькі 25 сакавіка раённая газета перадавала з «Звязды» рашэнне ЦК КП(б)Б аб правядзенні дэкадніка.

Вельмі драня абстаніў у раёне справа з міжгаспадарчым абменам насення. На складах раёна усёім асабістае фармалінаў і пратручвання насення. Пыма таксама фармалінаў і на гомельскай базе **Сельгасвет**. На ўсе адрасы аб фармалінаў з раёна **Паркамзём** упарта не аддавае.

### Водгукі замежнага друку на гутарку тав. Молатава 3 п. Шастэна

ПАРЫЖ, 24 сакавіка. (БЕЛТА). «Тан» публікуе гутарку тав. **Молатава** з галоўным рэдактарам гэтай газеты **Шастэна**. Перад пачаткам гутаркі **Шастэна** прыводзіць кароткія даныя пра таварыша **Молатава**, яго біяграфію, а таксама даныя аб яго рэвалюцыйным шляху.

Змест гутаркі тав. **Молатава** прыводзіць усе вышэйшыя нарыжскія газеты: «Эр нувель», «Эспр», «Юманітэ» і інш. У рэдакцыйных аўдавах і асабістах гаворкі падкрэслівалі вельмі значнае значэнне гутаркі тав. **Молатава**, зробленай у гэтай гутарцы, а таксама адзначаючы чоткасці і яснасць, з якімі тав. **Молатава** характарызуе палітыку Савецкага Саюза.

### Новая японская правакацыя

ХАБАРОВСК, 25 сакавіка. (БЕЛТА). Сёння ў 10 гадзін раніцы па хабаровскаму часу японскі ўзброены атрад з 7 чалавек перайшоў нашу граніцу з манчжурскага боку ў раёне **Хунчуня** (недалёка ад стэлы савецкай, манчжурскай і карэйскай граніцы). Уварваўшыся ў глыб нашай тэрыторыі на адлегласць 250 метраў ад граніцы і заўважыўшы наш пагранічны парад, які знаходзіцца на адлегласці 300 метраў ад граніцы, японскі адрэцкі агонь па нашых пагранічніках. Наш парад у складзе ішч пагранічнікаў пад камандай чырвонаармейца **Охромэна** адказаў на агонь японцаў.

У рэзультате ўважлівай перастражкі адрэцкі агонь перапынуўся, японскі былі вымушаны адвэртавацца, явручыся назад за граніцу ў напрамку горада **Хунчуня**, пачынушы на вайш тэрыторыі двух сабытх японцаў.

### Пратэст супроць новага парушэння савецкай граніцы

Згодна атрыманых ТАСС звесткаў паста атрыманы ў Маскве паведамленні аб новым пераходзе японскіх атрадаў праз савецкую граніцу ў **Хунчуня** паўднёру СССР у **Тоніо** тав. **Юра**.

### У апошнюю гадзіну

### Крываваы падзеі ў Кракаве

ВАРШАВА, 25 сакавіка. (БЕЛТА). Згодна аўтабіяграфічнаму каментарыю ў рэзультате крываваы падзеі ў Кракаве забіта 8 чалавек, у тым ліку 7 мужчын і адна жанчына. Лік раненых дасягае 26 чалавек. Ранена і кантужана 12 паліцэйскіх.

Сёння раніцай у Кракаве адбылося пахаванне адрэцкіх забітых рабочых і вайшніц **Варшавы**. 3 сакавіка ранку рабочыя **Крывава** пачалі абрацца перад домам саюза гарнякоў, у зале якога былі ўстаноўлены трупы забітых. **Кракаўскія** рабочыя развіталіся з забітымі таварышамі, ускладаючы на трупы шматлікія вянкі і букеты кветак. У 9 гадзін раніцы я ўсея **Кракаўскія** фабрыках раздалі гудкі, заахваліваючы рабочых спыніць работу і прыняць удзел у пахаванні.



«ДАКЛАДНАЯ МЕХАНИКА»

Па дары Леаніскай і Савецкай вул. (Менск) змяшчаецца майстэрня «Дакладная механіка». Былі зроблены тэты майстэрню папаваны газлініцы. Атрымліваецца катаніон, у якога запавоена графа аб уплыве грошай нічога не ўстае ад тэрміна выканання работ. Калі за прасце ўстае тэрмін, то вам дагледзець адказваць.

— Аб гэтым не турбуйцеся. Прыдзе праз 10 дзён, і газлініцы будзе гатовы.

Адны дармавікі вапны падзеі пра 10 дзён вам працякуюць прыбыць заўтра, потым — праз 3 дзён. Нарэшце, пасля шостага злёту вы атрымаеце газлініцы «з гарантыяй на 6 месцаў». Але мімае два дні, і вы зноў вымушаны іці ў майстэрню.

Сапраўды «дакладная механіка». Т. МІНЬКОУ.

ХТО-Ж ЗАПЛОЦЬ?

(Пісьмо рабочага)

Я працую майстар на Ламанішчынскім участку «Белхімлес» (Даманавіцкага раёна). Зарабную плату ад менавіта мінулага года не атрымаваю.

Раней гэты ўчастак належаў бабруйскай канторы «Белхімлес», а з 1 студзеня г. г. — мажарскай. Ні та, ні другая кантора не жадае мне аплатаці.

Аб гэтым я падаў звару пракурору Даманавіцкага раёна, але не маю ніякага адказа.

ДОРЫН ІВАН.

КОЛЬКІ ЯШЧЭ ТРЭБА ХАДЗІЦЬ?

(Пісьмо служачага)

Майму бацьку за савані і краўці мінулага года належыць атрымаць ад Чэпішка сельсавета 80 рублёў за працу вартаніком.

Каб атрымаць грошы, ён некалькі раз звараўся да старшыні сельсавета Біліноўка. Але той адмаўляў яго да дырэктара Ланішчынскай МТС Петрусевіча. Апошні — зноў да старшыні. Так цягнулася восем месцаў.

Таму бацька падаў звару ў чырвонаслабодскі РКВ. Райвыканком прапанаваў т. Біліноўку тэрмінова зрабіць разлік. Біліноўка выдае грошы адмовіўся і накіраваў бацьку зноў у РКВ.

Даўдзь-жа 69-гадовы старык, жае хадзіць за заробленымі грошамі?

М. ГАПАНОВІЧ.

ПА СЛЭДАХ НАШЫХ ВYSTУПЛЕННЯЎ

«ЯК КОМСАМОЛКА РАТНІКАВА ПРАУДЫ ШУКАЛА»

Пад гэтым загалоўкам у «Звяздзе» ад 22 савані г. г. быў надрукаваны фельетон аб здзеках нашай комсомолкі Ратніковай і зьяўленні яе з работы з прычыны цяжарнасці.

Буданішчынскі райком партыі гаварыць нам: Ратнікова на рабоце адмоўляецца. Ёй аплочана за вынашаны працу. Пытанне аб аплочанні ў адзёнку і зьяўленні Ратніковай будзе абгаворана на чарговым бюро райкома партыі.

ТРЫБУНА СТАХАНАУЦА

КАЛІ НАСТУПІЛА ЗАЦІШКА...

Гістарычная прамова таварыша Стахіна на ўсесаюзным нарадзе стыханаўцаў уладзіла ў нас рабочых калі наступіла зацішка.

Але далей наступіла пэўнае «зацішша». Кіраўніцтва фабрыкі палавіла звару да стыханаўскага руху, спрыяла яму на самайб.

Я асабіста працаваў раней на трох вакуум-апаратах, цяпер працую толькі на двух. Тое самае і ў астатніх вакуумшчыкаў (т. Баран і інш.). Чаму? Ці не спраўдзілі мы аб'яўленае трыма апаратамі? Спраўдзілі, безумоўна.

Але адміністрацыя паха перавала нас на абслугованне двух апаратаў, матуючы тым, што гэта зэканоміць расходы на аплата падобнага рабочага.

Гэта тлумачыцца неусур'янас. Факт гэты, што ў рэальнасці перавалу нас з трох апаратаў на два прадукцыйнасць працы вакуумшчыкаў значна панізілася.

Або ўрачы брыгады т. Дабравольскага, Анейчыка і Розенцвейга, працуючы на апаратах. Раней яны абслуговалі па два апарата, а цяпер пераведзены зноў на адзін апарат.

Адміністрацыя паха пават не патуравалае растлумачыць брыгады працуючы гэтага пераводу. Зараз стыханаўцы, замест рабейшых 270—300 проц. нормы, даюць

120—130 проц. Стаханавец Дабравольны гаворыць:

— Я цяпер нават не ведаю ці магу я лічыць сябе стыханаўцам. 120—130 проц. гэта-ж вельмі малое дасягненне.

У карэмельным паху маюць месца частыя простыя, асабліва пасля выхадных дзён. 24 савані, напрыклад, мы прастаялі каля 2-х гадзін. Гэта тлумачыцца прэвентывнай арганізацыяй планавы-паперадальнай рамонту. Рамонт машыны, які праводзіцца ў выхадны дні, зусім неадназначны.

Вывады ў гэтым як сласеры, так і адміністрацыя паха (начальнік т. Меланіч), якія не сочыць за іх работай.

Прычынай частых простай з'яўляецца таксама нисветасоавае снабжэнне паха тарай, парафінавай паперай (для падсілка ічтычак). Тут справа залежыць ад кіравання і распарадкавання адміністрацыі.

Мне думалася, што кіраўніцтва фабрыкі «Коммунарка» павіна ўважліва ўвагу да стыханаўскага руху.

І. П. ГУНЬКО, стыханаўца фабрыкі «Коммунарка»

Замачаваць рэзультаты стыханаўскай дэкады на транспарце

24 савані закончылася стыханаўская дэкада на чыгуначным транспарце. Чыгуначнік БССР, як і чыгуначнікі ўсяго Савецкага Саюза, паказалі ўзоры выдатнай работы.

Большасць станій выканала і перавыканала свае асноўныя вытворчыя паказальнікі. Рэзультаты дэкады кажуць, якія велізарныя нескрыстаныя рэзервы ёсць на транспарце і як пры большэвільскай арганізацыі работ можна гэтыя рэзервы мабілізаваць на карысць народнай гаспадаркі.

ВІЦЕБСК.

Віцебскае аддзяленне службы эксплуатацыі план пагрузкі за стыханаўскую дэкаду выканала яшчэ 113,8 проц. Пры заданні 296 вагонаў па аддзяленню ў сярэднім грузілася штодзённа 306. Зніжан прастой вагонаў. Пры заданні 2,9 гадзіны фактычна прастой склаў 2,7 гадзіны. Пад пагрузкі і выгрузкі вагонаў прастойваў 7,9 гадзіны пры заданні 9.

За час стыханаўскай дэкады не было ні адной аварыі і крушэння. Колькасць стыханаўцаў павялічылася на 400 чалавек. Усяго зараз па аддзяленню налічваецца стыханаўцаў 1574 чалавекі. Замачавала сабе першае месца па стані Віцебск змена дыспетчара Міладоўскага, якая адважала пераходны чырвоны сцяг вузла ад змены дыспетчара Іванова.

Цікавы вопыт прымянення комсомольска-маладзёжнай змены. Яна задасяла мэтай скарыці час прастой прыбыўшага маршруту. Шляхам правільнай арганізацыі агульнага вагонаў, рамонту іх, змены паравоза яна дабілася сваёй мэты. Раней толькі на агульнага паравоза ішло 70 мінут. Цяпер дабілася

таго, што на працягу 13 мінут правяла ўсю работу і адправіла маршрут.

ОРША.

План пагрузкі за стыханаўскую дэкаду перавыканан. Пры заданні 370 вагонаў штодзённа ў сярэднім грузілася 405. Ні адной аварыі і крушэння не было. Прастой вагона пад грузавым аперачым пры заданні ў 8,5 гадзіны фактычна склаў 6,9, а прастой транзітных вагонаў пры заданні ў 4 гадзіны склаў 4,31. Графік адпраўлення таварных палезоў выканан на 89,1 проц і пасажырскіх на 95,5. Колькасць стыханаўцаў за час дэкады павялічылася на 204 чалавекі.

ГОМЕЛЬ.

Пры наяўнасці вагонага парку шыйяй нормы, гомельскае аддзяленне эксплуатацыі перавыканала план пагрузкі. Пры заданні 400 вагонаў штодзённа на працягу стыханаўскай дэкады грузілася ў сярэднім 503 вагоні. Прастой пад грузавым аперачым зніжан з 9 гадзін па заданні да 6,9 гадзін, а прастой транзітных у 3,9 гадзін да 3,2. Камерыйныя хуткасць пры заданні 24 км. у гадзіну складала 27,21, а тэхнічная хуткасць пры заданні 20,1 км. у гадзіну дасягнула 33,69. Даламагала ў рабоце кілентура, асабліва новаблінка.

МЕНСКІ ВУЗЕЛ.

За дэкаду план пагрузкі вузлом выканан на 120 проц. Зніжан прастой вагонаў. Регуляварнае заданне па перадачах паражынае на публічнае выканана на 109,4 проц. Значна павялічыла работу паравознікі. Сярэднесутачны паравознік

З новага канвера зборачнага цэха Горкаўскага аўтазавода ім Молагава 16 савані зышла першая вопытная легкавая машына «М-1».

НА ЗДЫМКУ: на зборцы машыны «М-1». Злева — начальнік зборкі тав. Г. К. ПАРЫШЭУ, справа — тав. Н. Н. КУРЫЦЫН. (Фота Храмова (Саварыто))



Шыйка стала саўгаса паслявова акліматывавацца, дасягнула высокай прадукцыйнасці ўсім адровам, не гледзячы на абстаноўку клімату, які прышлі паддэкаду і чыць неспрыяльным для шыйка народнай жыцця.

Дэкада стыханаўскай дэкады і практычнай арганізацыі высока-малочнай кароў, прастаяў, сімэтычнай, шыйка і іншых навапаваных парод можна лічыць хаваным ад захворвання, у тым ліку ад туберкулёза, парочні з малатрадукцыйнай жыццёвай мясцовай парод.

Задачы навукоўцаў устаюць і практычных работнікаў з'яўляецца на забяспачэнне перахода раслімачыне і ўкамененне маральнасцю на захаванне высокапрадукцыйнай жыцця ў практыку калгаснай і саўгаснай вытворчасці.

Партыя і ўрад паставілі вядучыя бліжэйшыя гады рапуавае шыйкавыя прадукцыйнасці стадыі разнастайна і шырокай пароды, высокапрадукцыйным пародам і ў тым ліку ў вазімімі з аграрніцтва. Для БССР адной з планавых парод для мотывацыі з'яўляюцца шыйка. Але па «сторыхы» Найдзёнава атрымавацца, што раз пры туберкулёзе была высокая прадукцыйнасць, значыць метывацыю лепш не весці, прадукцыйнай жыцця не заводзіць, бо яна і не патомства асуджана на цір.

Між тым, па даных аграрна-практычнай дэкады поўна магчыма аздараўленне туберкулёза высокапрадукцыйнага стадыі пры правільнай арганізацыі паперадальнай мер. Так, ЗІЛ дабілася зніжэння процанта захворвання жыцця туберкулёзам з 4 у 1922 годзе да 1,4 у 1933 г.

У нашых буйных сельскагаспадарчых мясках усё ўзровень для паспяховай і поўнай дэкады туберкулёза ў найбольш поўна тэрмін. Спярэдні праф. Найдзёнава аб сродковай абстаноўцы буйных ферм развіваецца шыйкай практычна аздараўлена саўгаснай фермы, развіваюцца практычна лепшых людзей жыцця лагадоў, якія дабіліся рэкорднай прадукцыйнасці і захавання паталогіі ад захворвання.

Прыкладом можа служыць саўгас «Крыніца», Лёвяскага раёна.

Супроць реакцыйных тэорый у жывёлагадоўлі

Стыханаўскі рух адрывае велізарны перапынак для далейшага ўздыму сацыялістычнай жывёлагадоўлі ў нашай краіне.

Лепшыя дасягненні, свідары, коны і аўтары на справе даказалі, якія можа ў нашых умовах выкарыстаць прадукцыйнасць жыцця пры правільным, лабавым доглядзе, правільным кармленні.

Перадавы навуковыя работнікі, зоотэхнікі, ветурачы прышлі да дапамогі стыханаўцам жывёлагадоўлі. Яны калгасна дапамагаюць лепшым людзям арганізаваць калгасны правільна арганізаваць вытворчасць на фермах на аснове аплочных заваяванняў навукі і тэхнікі.

Прафесар Грэбен, навуковы работнік Гладш, вучоны спецыяліст Ерміноў, прафесар Лявоніч, навуковы работнік Мілавану, зоотэхнік саўгаса «Мілава», старшы ветурач Калыскага раёна Алешкоў і навуковы ўрады аднаўляюць і на аснове аплочных заваяванняў навуку і тэхніку.

Прыкладу перадавых вучоных павінны следваць усё іншы навуковыя работнікі інстытута. Работы нашых навукова-даследчых і навуковых устаноў павінны адважліва стыханаўскаму руху дапамагаць яму.

Выходзячы з задач далейшага росту стыханаўскага руху, неабходна было крытычна перагледзець усё існуючы ў БССР ідэі тэорыі на жывёлагадоўлі, ідэі тэорыі на сваіх устаючых тэорыях, адсталя ад вытворчасці ўсталяваць аднаўляюць сацыялістычнай жывёлагадоўчай гаспадаркі.

Аднак, па гэты дзень у Горкаўскім сельскагаспадарчым інстытуце асобны навуковыя работнікі (прафесар Уман) рэкамандуюць студэнтам без крытычнага аналізу літаратуры, якая мае зноў аглядна-аглядна ўсталяваць аглядна-аглядна літаратуры.

«Большасць тых-жа кароў, якія генетычна адорыліся з аддаткамі вялікай малочнасці, развіваючы асноўную і асабліва гэтым самым свой арганізм, не былі ў стане доўга вытрымаць супрацьлежы і абстаноўкі Горкаўскай фермы і кілігата БССР (надраслена аўтарам), хутчэй успрымаў туберкулёзную заразу і папалаў ў разрад хворых».

Аб тым, што шыйка Сетіна Найдзёнава носыць не выпадковы характар, сведчаць і яго дасягненні работ. У 1927 годзе ў рабоце «З прычін адважы жывёлагадоўлі Горкаўскай даследчай станцыі (працы Горкаўскай д. с. д. стар 143) Найдзёнаў піша:

«Палішыне (буйнай рагатай жывёлы. — Аўтары) трэба праводзіць у сваю чаргу па двух напрамках: 1) спосабам палішыны была ў сабе сама, не прышчыпаючы кары як-небудзь іншых парод і 2) спосабам палішыны мясцовага быцця, даючай у нязначнай меры (надраслена аўтарам) кары больш культурных парод малочнага быцця».

Прабуючы быць «аб'ектыўным», Найдзёнаў тут-жа сумна канстатуе:

«Само жыццё прымуае часам ужываць гэты спосаб (спосаб мясцовага быцця) не заводзіць, бо яна і не патомства асуджана на цір».

На гэтых шыйках, реакцыйных тэорыях, якія былі павіны 10 год там назад, праф. Найдзёнаў настаяе і зараз, а праф. Уман рэкамандуе і студэнтам.

Пры вывучэнні і справы на месцы вывучэння, што прычынай распаўсюджвання туберкулёза з сярод стады Горкаўскай фермы (якую некаторы час кіраваў праф. Найдзёнаў) з'яўляецца інгаванан не самым аэментарным умоў правільнага кармлення і ўтрымання.

Кароўнічы фармы вышчотны, з дрэнным асветленнем і памяннай падлогай, із яко жыццё ўтрымлівалася без пацешкі.

Кармленне не было ілківае, аплочным, вельмі недастаткова. Гэта адмоўна адважалася на высокую

БОЛЫШ ДЗЕЛАВОЙ САМАКРЫТЫКІ

АБ ДЫСКУСІІ ПА ПЫТАННЯХ ФАРМАЛІЗМА У БЕЛАРУСКАЙ СОВЕЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

З вялікім спаўненнем пісьменніцкага грамадскасці БССР пачаў абмеркаванне артыкулаў «Прады аб фармалізме ў мастацтве. Была дастакова яму кожнаму пісьменніку пасобу а ўсёй глыбінні прадумваць стыханаўскай беларускай савецкай літаратуры па асабістым дасягненні і ўсталяваць фармалізм і натуралізм у ёй.

Трэба было сказаць, што творчым дасягненнем, якая пачалася 20 саваніка і працягвалася 22 саваніка, сур'бана паставілі пытанне барацьбы з фармалізмам і з іншымі недахопамі ў літаратуры, прайдзе на высокім прышчытывым, ілківым узроўні.

У «Звяздзе» мы ўжо адначалі аб недахопах перахода да дыскусій. Другі дзень паграбана пераходнае не ўбсе. І на гэты раз у выдлучэннях многіх таварышоў не было дастаковай глыбінні, сур'бана, прадуманасці, прытым ярка акрэслілася болязнь самакрытыкі, нездаровае не ўспрыманне, не было сур'бана аплочна кожным пісьменнікам яго ўласнай творчасці і яго памылак.

Асабліва беспрывітаным было выступленне М. Хведаровіча, які замест шырочай аплочна ступені правільнай крытыкі С. Курыцына. Самаўдольнасць Хведаровіча, яго болязнь самакрытыкі беспасрэчна не можа паслужыць дапамогай росту мастацтва. Гэтага не араўмаў Хведаровіч, і гэта адлучаецца па ўсім яго папярочным, непрадуманым выступленні.

Не смагаў таго, што кахалася, і пісьменніцкай Зарачкі. Не праналізаваўшы ўсёй свай творчасці, ён аднак, правільна надкрыціў, што ўсе яго фармалістычныя выхылі зыходзілі з ілківай пустаці, зыходзілі з таго, што «калі не маюць».

Болдзяржкіна павіна цяпер адказаць на гэты паграбаны не словам, а справай.

К. ГУБАРЭВІЧ.

СТВОРЫМ ЗБОРНИК БЕЛАРУСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕНЬ

Апошнія дні на фронце сацыялістычнага мастацтва азнаменаваліся думамі выключнымі на сваёму значэнню падзеямі. На Украіне вышаў зборнік народных песень. Гэтыя песні адлюстроўваюць усю гісторыю украінскага народу, увес шлях шыйка долі і барацьбы, які прайшоў украінскі народ. Другая падае — адкрыты ў Маскве народнаму тэатру. Гэта сапраўды народны тэатр, які не было ў гісторыі чалавечтві і які аэраа мае толькі наш савецкі народ.

У сувязі з гэтым падзеямі пастае законнае пытанне: — Чаму ў нас, у Савецкай Беларусі, таварышы, якія працуюць над зборам і вывучэннем фальклора, да гэтага часу нічога не зрабілі, каб сабраць, вывучыць і зрабіць гэтыя багатыя здыбкі нашай народнай культуры і другога чытанне — Каб у нас была сваёй беларускай народнай песня, якія таварышы адлюстроўвалі гісторыю народнай Савецкай Беларусі?

У асобных кампазітараў ёсць вельмі многа запісаў народных беларускіх песень. Многа ў гэтым напрамку зрабіў кампазітар Чурчын. Ён запісаў больш 1.000 песень. Кампазітар Турчанкоў таксама мае запісаныя больш 100 песень. Кампазітары Аладаў, Палонскі, Ефімаў далава сабраў народных мелодыяў.

Па прыкладу Савецкай Украіны мы павінны неадкладна прыступіць да падрыхтоўкі і выдання зборніка беларускіх народных песень. Ма не можам адвадзіцца работай, якая прароблена септэбра-Навіна, якая павіна кіраўніцтвам акадэміі Никольскага падрыхтаваць да друку зборнік «Савецкіх фальклораў».

Правіла трэба разгледзець гэту работу. За вырашэнне гэтай задачы павінны ўзяцца і Інстытут літаратуры і мастацтва пры Акадэміі Навук і савецкі пісьменнік, і сэндыя кампазітараў, і літаратурны музей пры дзяржаўнай акадэміі, і аддзяленне бібліятэкаў і адукацыі ў Беларусі.

У гэту работу павінны ўключыцца, нарэшце, і Інстытут нацыянальнай пры Акадэміі Навук, які да гэтага часу нічога не зрабіў для збору фальклора на нашай тэрыторыі.

Адначасова з гэтым тэрмам, каб Беларуская Акадэмія Навук нарэшце ўзначаліла ўсю гэту работу, каб былі аплочна аблічаны і бездзяўнасць, іны існуюць да гэтага часу.

Асабіную ўвагу трэба звярнуць на зборнае рабочага фальклора, бо гэтай сферай сур'бана нішто яшчэ не займаўся.

Народы Савецкай Беларусі ў праве нагабаваць і яны паграбуюць, каб народнае творчасць, нярэшце, была як след сабраная, вывучана і зрабілася адыбткам шырокіх мас.

Зрабіць гэту работу — сабраць і выдаць зборнік беларускіх народных песень — трэба з вялікай дакладнасцю, з любоўю зрабіць так, як вучыць партыя аднаўляюць да творчасці савецкага народу.

Беспасрэчна, што гэтыя песні ёсць і ў гэтыя песні яноўна. У нашых народных Савецкай Беларусі, і рэкавуць аб сваім ілківым пародным, галоўным жыцці ў мінулым, аб шыйка долі жанчынаў-аўтары, аб абыццях і папярочным боіраў.

Народная творчасць з'яўляецца багачам нашага савецкага народу. У ёй мы знаходзім адлюстраванне нашых пераходаў, перахода сацыялізма, які выхыліў на жыццё мяшчын працоўных, раскрасы пераходнага светла, радаснае, культурнае, зможнае жыццё.

Значна, значыць, савецкаму народу, каб усю гэту народную творчасць сабраць, даследваць як словы, так і музыку і зрабіць гэты скарб сапраўдным адыбткам шырокіх мас.

У нас, у БССР, народнай творчасці займаюцца многія. Гэта сфера дасягненні і Беларуская Акадэмія Навук, і беларуская сэндыя кампазітараў і савецкі пісьменнік. Беспасрэчна, што фальклор мае для іх неадроднае значэнне.

Між тым, сёння яшчэ негата ілківа стыхаць аб выніках работы гэтых арганізацый. Жыць яшчэ тэмаўнае развіццё фальклора, які нешта недастаткова для савецкіх майстроў мастацтва. Занунаўся ў сваёй рабінетах, адраўнаўся ад мас, ад віпучага жыцця, ад жыцця народнага слова, асобна тав званія масітны мастыры аднаўляе фармалістычнаму траўнату, «наватарства», далакма ад рэачінасці, ад сацыялістычнага рэалізму.

У пафак Беларускай Акадэміі Навук і партфелях асобных кампазітараў і пісьменнікаў вальшча німаза запісаных песень. Характары, што некалькі часу паўна і песень, якія з'яўляюцца час-ад-час у друку, уяўляюць сабою адны і тыя-ж песні ў розных варыянтах, падпраўленыя (часам ніякаўда) асобнымі зборальнікамі фальклора.

КАЗАН, дырэктар НДІ эканоміі сельскай гаспадаркі, ГЛУШАЧОУ, галоўчы зоотэхнік Намісцова БССР, САНДАРЧЫК, старшы ветурач Намісцова БССР, СРМРЯНКА, загадчык аддзела эканоміі Беларускай станцыі адукацыі.

ПРЭТЭГЭУ, загадчык сэнтарам буйнай рагатай жывёлы Беларускай станцыі жывёлагадоўлі.

